

1 Беларусь 1

6.00, 7.20, 8.15 Добрай раніцы, Беларусь!
7.00, 8.00 (з сурдаперакладам), 9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 Навіны.
7.05, 8.05 Навіны эканомікі.
7.10, 8.10 «Зона Х». Крымінальная хроніка (16+).
7.45, 20.45 Зроблена.
9.10 Серыял «След» (16+).
10.45, 12.10, 18.40, 19.20 Меладрама «Скалалазка» (16+).
13.05, 14.45, 15.25 Меладрама «Вераніка. Уцякачка» (16+).
14.00 «Здрава здравым быць!» (6+) [СЦ]
15.15, 18.00 Навіны рэгіёна.
17.05 «Сэнс жыцця». Ірына Дарафеева (12+).
17.30 Маршрут пабудаваны (12+).
18.15 Зона Х. Вынікі тыдня (16+).
21.00 Панарама.
21.50 Клуб рэдактараў (16+).
22.30 Меладрама «Любіць і верыць». 1-я — 4-я серыі (12+).
2.20 Дзень спорту.

2 Беларусь 2

7.00 «Уключайся!» (12+)
9.00, 18.05 Тэлебарометр.
9.05, 20.10 Серыял «Сляпая» (16+).
10.00 «Супержонка» (16+).
10.50, 18.10 Серыял «Марозава-2» (16+).
12.45 Серыял «Анатомія страści» (16+).
13.30 «Багіня шопінгу. Блісучае вяртанне» (16+).
14.25 «Чалавек-невідзімка» (16+).
15.25 Нічога сабе нюз (12+).
15.30 «ЖаннаПажані» (16+).
16.20 «Не нарадзіся прыгожай». Серыял (12+).
17.10 «Арол і рэшка. Марскі сезон» (16+).
21.10 Спортлато 5 з 36, КЕНО.
21.15 Сага «Зорныя войны: Эпізод VIII — Апошнія Джэдаі» (12+).
23.55 Трылер «Цягнік у Пусан» (18+).

3 Беларусь 3

7.00 «Дабрананак».
7.35, 15.30 «Беларуская кухня». Мясца ў цесце.
8.05, 12.00, 20.20 Навіны культуры.
8.25 «Гэты дзень».
8.30, 18.55 «Народжаная зоркай». Маст. фільм. 12-я серыя, заключная (12+).
9.20, 19.40 «Апошні дзень». Мікаэл Тарывердзіу (12+).

10.00 «Архтэктурка Беларусі» [СЦ].
10.15 «Фарбы памяці. Яўген Зайцаў».
10.40, 17.30 «Шчыт і меч». Маст. фільм. 4-я серыя, заключная (12+) [СЦ].
12.00 Навіны культуры.
12.20, 21.05 «Ілжэпартызаны. Паводле легенды Абвера». Дак. фільм з цыкла «Адваротны адлік» (12+).
12.45, 21.30 «Стаўка большая за жыццё». Маст. фільм. 18-я серыя, заключная (12+).
13.40, 22.30 «Вышыня 89». Маст. фільм (12+).
16.00 «Сіла веры».
16.25 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+)
16.55 «Сваімі словамі». Тэлевіктарына.
20.40 «Калыханка» (0+).

5 Беларусь 5

7.00 Азбука спорту.
7.10 Футбол. Чэмпіят Англіі. Агляд тура.
8.10, 14.50 Хакей на траве. Чэмпіят Беларусі. Жанчыны. Фінал.
9.35 Кіберспорт. Аўтаспорт. W-серыя.
11.00, 22.00 Хакей на траве. Чэмпіят Беларусі. Мужчыны. Фінал.
12.30 Змешаныя адзінаборствы. BFC 57. Мінск.
16.20 Спорт-мікс.
16.30 Вось гэта спорт!
16.45 Свет англійскай прэм'ер-лігі. Відэачасопіс.
17.20 Футбол. Беларусбанк — чэмпіят Беларусі. 19-ы тур. Прэв'ю.
17.50 Футбол. Беларусбанк — чэмпіят Беларусі. 19-ы тур. ФК «Віцебск» — ФК «Слуцк».
23.30 Спорт-цэнтр.
23.40 Фактар сілы.

АНТ

6.00, 7.05, 8.05 «Наша раніца».
7.00 [СЦ], 8.00 [СЦ], 9.00 [СЦ], 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 [СЦ], 20.30 Нашы навіны.
9.10 «Тэорыя змовы» (16+).
9.55 «Жыць здрава!» (16+)
11.10 Серыял «Два колеры страści» (16+).
12.10 «Модны прыговор» (6+).
13.10 Серыял «І ўсё-такі я кахаю...» (16+)
15.10 «Давай пажэнімся!» (16+)
16.20, 1.25 «Трывожная кнопка» (16+).
16.40, 18.20 «Мужчынскае/Жаночае» (16+).

18.50 «Поле цудаў» (16+).
20.00 Час.
21.10 «Па справядлівасці» (16+).
21.25 «Свая каляіна». Лепшае (16+).
23.25 Маст. фільм «Апошняя роля Рыты» (12+).

СТБ

6.00, 6.40, 7.45, 8.40 «Раніца СТБ».
6.30 [СЦ], 7.30 [СЦ], 8.30 [СЦ], 10.30, 13.30, 16.30, 22.30 Навіны «24 гадзіны».
9.00, 23.50 «Загадка чалавецтва» (16+).
10.40 «Як уладкаваны свет» (16+).
12.20 «Вадзіць па-руску» (16+).
12.40, 21.30, 0.40 «Самыя шакіруючыя гіпотэзы» (16+).
13.45, 23.00 «Таямніцы Чапман» (16+).
14.35 «Неверагодна цікавыя гісторыі» (16+).
15.25, 16.50 «Трэцяга не дадзена». Серыял (12+).
19.10 «Зроблена». Дакументальны праект.
20.00, 22.55 «СТБ-спорт».
20.05 «Сталічныя падрабязнасці».
20.15 «Міншчына».
20.30 «Вялікі горад — вялікі гонар». Дакументальна-публіцыстычны фільм з цыкла «Свой шлях».
22.20 «Глядзець усім!» (16+)

МІР

5.00 Серыял «Смерць шпіёнам: таемны вораг». [СЦ] (16+).
5.15, 3.35 Серыял «Смерць шпіёнам: лісіная нара». [СЦ] (12+).
7.30 Маст. фільм «Ляцяць жураўлі» (16+).
9.30 «Сакрэтныя матэрыялы». Грошы для Перамогі (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Навіны (бягучы радок).
10.10, 13.15 Серыял «Забывы» (16+).
15.00, 16.20, 19.25, 4.25 Серыял «Смерць шпіёнам: ударная хваля» [СЦ] (16+).
20.00 Серыял «Шчыт і меч» [СЦ] (16+).
2.20 Маст. фільм «Паветраны возчык» (12+).

РТР-Беларусь

7.00 «Новая Раніца».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Весткі.
11.30 «Пра самае галоўнае» (12+).
12.35 «Лёс чалавека» (12+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Навіны—Беларусь.

14.40 Серыял «Таямніцы следства» (12+).
17.15 «60 хвілін».
18.35 «Андрэй Малахаў. Прамы эфір» (16+).
21.05 Серыял «Выпрабаванне» (12+).
23.10 «Жыць дык жыць». Юбілейны канцэрт Алега Газманова.
1.00 Маст. фільм «Шукаю цябе» (16+).

НТБ—Беларусь

6.05 «Астрапрагноз».
6.10 Формы жыцця (6+).
6.15 Спорт-мікс.
6.25 «Гарады Беларусі» (6+).
7.00, 16.25, 19.40, 21.45, 23.20 Сёння. Галоўнае.
7.10 «50 рэцэптаў першага» (12+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння.
8.30 Спецыяльны рэпартаж. (12+).
8.45 Серыял «Мухтар. Новы след» (16+).
9.35 «ЧП.бу».
10.25 Серыял «Масква. Цэнтральная акруга» (16+).
12.05 Серыял «Масква. Тры вакзалы» (16+).
13.25, 16.30 Агляд. Надзвычайнае здарэнне.
13.55 Нашы (12+).
14.15 Баявік «Марскія д'яблы. Смерч» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.05 Серыял «Мянтаўскія войны» (16+).
19.55, 22.20, 23.35 Маст. фільм «Крымінальная спадчына» (16+).
21.00 «НЗ.бу: час вынікаў».

8 канал

7.00, 15.40, 21.10 «Надвор'е» + «Эрана».
7.05, 15.50 «Мульт-парад». «Шахеразада» (6+).
7.30, 15.45, 20.50 «Прыколы 13-й школы» (6+).
7.35 Серыял «Згубленыя ў космасе» (12+).
8.35, 19.15 Серыял «Рэванш» (16+).
10.10 Дак. фільм.
11.00 Драма «Нявеста і забабны» (12+).
12.55, 17.40 Серыял «Сярод канібалаў» (18+).
14.35 Серыял «Казка пра Нок Ду» (16+).
16.00 Меладрама «Маленькая прынцэса» (12+).
19.10, 1.20 «Надвор'е».
20.55 «Вечарніца» (6+).
21.15 Трылер «Місія невыканальная» (16+).
23.40 Трылер «Віварыум» (18+).

ВТВ ВТВ

6.05 «Дурні і дарогі» (16+).
7.20 «Лаві момант» (16+).
8.35 Серыял «Шчаслівыя разам» (16+).
10.00, 21.30 Серыял «Кухня» (16+).
11.30 Серыял «Анжаліка» (16+).
12.30, 23.00 Серыял «Два бацькі і два сыны» (16+).
13.14.00 Шоу «Дзіцячы КВЗ» (6+).
14.55 «Ералаш» (6+).
15.30, 1.25 Серыял «Маладзёжка» (16+).
16.30 Серыял «Вароніны» (12+).
18.30, 0.30 «Уральскія пельмені» (16+).
19.30 Серыял «Выжыць пасля» (16+).
20.30 Серыял «Пагналі» (16+).
2.15 Серыял «Татавы дочки» (12+).
3.50 Скетч-шоу «Адна за ўсіх» (16+).
4.45 Скетч-шоу «6 кадраў» (16+).

Культура

6.30 «Лісты з правінцы». Аніва (Сахалінская вобласць) [СЦ].
7.00 «Легенды сусветнага кіно». Інакенцій Смактуноўскі.
7.30, 12.50, 19.30 «Космас — падарожжа ў прасторы і часе». Дак. серыял [СЦ].
8.20, 21.20 «Выратавальнік». Маст. фільм [СЦ].
10.00 «Назіральнік». Абранае.
11.00, 23.30 «Эйнштэйн». Серыял (16+).
11.50 «Забытае рамяство». Дак. серыял.
12.05 Academia. Віктар Садоўнічы. «Ад гіпотэз і памылак — да навуковай праўды. Погляд матэматыка».
13.35, 22.55 Да 90-годдзя з дня нараджэння Паолы Волкавай. «Мост над безданню. Сандра Батычэлі. «Вясна» [СЦ].
14.05 Знакамітыя гісторыі літаратуры і музыкі.

В. Гаўрылін. «Дом ля дарогі», «Ваенныя лісты». Дыржор В. Федасееў.
14.55, 2.40 Прыгожая планета.
15.15 Спектакль Тэатра імя Яўг. Вахтангава «Варшаўская мелодыя». Пастаноўка Рубена Сіманова. Запіс 1969 года.
17.15 Біблейскі сюжэт.
17.45, 2.15 «Бляск і горкія слёзы расійскіх імператрыц». Дак. серыял.
18.15 «Паліглот». Французская з нуля за 16 гадзін! № 1.
19.00 «Доктар Вараб'ёў. Перачытваючы аўтабіяграфію». Дак. серыял [СЦ].
20.15 «Добрай ночы, малыя!»
20.30 «Лінія жыцця». Васіль Мішчанка [СЦ].
0.20 «Што рабіць?»
1.05 «Пакуль плывуць аблогі». Маст. фільм.

Ностальгія

6.00 «СевАлогія» з Севам Наўгародцавым «Рэстаранная культура». 2005 год (18+).
7.05 Тэлеспектакль «Дзень нараджэння». 1988 год (18+).
8.50, 9.45, 11.00, 14.45, 15.45, 17.00, 20.40, 21.45, 23.00 Музычная настальгія (12+).
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Мінулы час» (12+).
10.00, 16.00, 22.00, 0.00 «Нараджаныя ў СССР» (12+).
7.30, 12.50, 19.30 «Космас — падарожжа ў прасторы і часе». Дак. серыял [СЦ].
8.20, 21.20 «Выратавальнік». Маст. фільм [СЦ].
10.00 «Назіральнік». Абранае.
11.00, 23.30 «Эйнштэйн». Серыял (16+).
11.50 «Забытае рамяство». Дак. серыял.
12.05 Academia. Віктар Садоўнічы. «Ад гіпотэз і памылак — да навуковай праўды. Погляд матэматыка».
13.35, 22.55 Да 90-годдзя з дня нараджэння Паолы Волкавай. «Мост над безданню. Сандра Батычэлі. «Вясна» [СЦ].
14.05 Знакамітыя гісторыі літаратуры і музыкі.

1.00 Покер. WPT Alpha8 (12+).
2.00, 6.00 Мотагонкі. FIM Endurance (12+).
9.00 Мотагонкі. Тэлечасопіс All Access (12+).
9.30 Веласпорт. Віртуальны «Тур дэ Франс» (12+).
10.30 Веласпорт. «Вузльта» — 2018 (12+).
19.00 Тэніс. «Ралан Гарос» — 2018 (6+).

Кінакамедыя

1.30 Выхідала (18+).
3.05 Закону тут не месца (12+).
5.10 Што вытвараюць мужчыны (18+).
6.45 Што вытвараюць мужчыны-2 (18+).
8.25 Гамбіт (16+).
10.05 Тачка на мільён (18+).
12.15 Місія невыканальная (18+).
14.00 Пенелопа (12+).
15.55 Пачатак часоў (16+).
17.50 Осцін Паўэрс: чалавек-загадка міжнароднага маштабу (16+).
19.30 Старскі і Хатч (12+).
21.25 Хлопчык у дзяўчынцы (16+).
23.15 Хлопчыкам гэта падабаецца. (16+).

ТВ 3 ТБЗ

6.00 Калекцыя Беларусь-фільма (12+).
8.00 Мультфільм (6+).
9.05, 17.25 «Скажы мне праўду» (16+).
10.00, 15.20, 4.30 «Суд ідзе» (16+).
11.00, 18.25 «Сляпая» (16+).
12.05, 19.30 «Варажбітка» (12+).
13.10, 3.40 «Містычныя гісторыі» (12+).
14.10, 2.20 «Паляўнічыя на прывідаў» (16+).
16.25, 2.50 «Знакі лёсу» (16+).
20.40 «Менталіст». Серыял (16+).
22.30 «Вечнасць». Серыял (16+).
23.20 «10 самых» (16+).
0.00 «Лінія абароны» (16+).

TV 1000 ТБ1000

6.10 Эма (16+).
8.40 Абуджэнне (6+).
11.05 Планета Ка-Пэкс (12+).
13.10 Дракула (16+).
15.25 Капітан Крук (12+).
17.55 Эма (16+).
20.10 Зачараваная Эла (12+).
21.50 Паралельныя светлы (16+).
23.40 З любоўю, Розі (16+).
1.25 Двайнік (18+).
2.55 Неверагодныя прыгоды Факіра (16+).
4.20 Жарты ў бок-2: місія ў Маямі (16+).

ТБ1000 Рускае кіно

7.30 На Дзержыбасаўскай добрае надвор'е, ці На Брайтан-Біч ізноў ідуць дажджы (16+).
9.10 Эгігел (6+).
11.10 Бабуля лёгкіх паводзінаў (16+).
12.30 Бабуля лёгкіх паводзінаў-2. Састарэлыя мсціўцы (16+).
14.00 Падарунак з характарам (6+).
15.35 Пра што гавораць мужчыны (16+).
17.10 Пра што яшчэ гавораць мужчыны (16+).
19.00 Прывід (6+).
20.55 Добры хлопчык (12+).
22.35 14+ (16+).
0.25 Тройца (18+).
1.50 Мне не баліць (16+).
3.40 Граница. Таежны раман (16+).
5.55 Ура! Вакацыі! (6+).

11.15 У дзікай прыродзе з Беарам Грылсам (16+).
12.00 Экстрэмальнае падарожжа: Другая сусветная вайна (16+).
13.35, 21.15, 2.45 Расследаванне авіякатастроф (16+).
17.25 Служба бяспекі аэрапорта. Калумбія (16+).
18.55, 22.00, 1.05, 4.25 Будзе шторм (16+).
19.45 Стварэнне Райскага вострава (16+).
20.25 Партызанская залатая ліхаманка: ваенныя трафеі (16+).
22.50 Зямля пад рэнтгенам (16+).
3.35 Мьяка (16+).
5.15 Космас: прастора і час (16+).

Discovery Discovery

8.00 Як уладкавана Зямля (12+).
8.45 Залатая ліхаманка: бурныя воды (16+).
9.35, 2.30 У ГАС на прапампоўку (12+).
10.25, 16.15, 22.20 Махінатары (12+).
11.15, 4.10 Багажныя войны (12+).
12.05 Паляўнічыя на складывы (16+).
12.55 Як уладкавана Зямля (12+).
13.45 Несакарэчныя матэрыялы (16+).
14.35, 19.00 Іржавая імперыя (12+).
15.25 Паляўнічыя на стэрызну (12+).
17.10, 21.30, 5.25 Як гэта зроблена? (12+).
18.05 Хуткія і гучныя (12+).
19.50 Рэальныя дальнабойшчыкі (16+).
20.40, 3.20 Залатая ліхаманка: закінуты прыёс Дэйва Турына (16+).
23.10 Паляўнічы на антыкварыят (12+).
0.00 Легендарныя месцы (12+).
0.50 Голья, напалоханыя і самотныя (16+).
1.40, 6.30 Самагоншчыкі (18+).
5.00 Як гэта ўладкавана: аўтамабіль мары (12+).
5.45 Лепшы мадэліст (12+).
7.15 Узрываючы гісторыю (12+).